

УДК 821.161.3 У Караткевіч

**Радзівіч Віялета Ігараўна**

ТАА “АДУКАР” (г. Мінск, Беларусь)

viyaleta.vashchylina@gmail.com

**“ЛЕГЕНДА АБ БЕДНЫМ Д’ЯБЛЕ І АБ АДВАКАТАХ САТАНЫ”  
УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА Ў ЕУРАПЕЙСКІМ  
ЛІТАРАТУРНЫМ ПРАЦЭСЕ  
(ІНТЕРТЭКСТУАЛЬНЫ АСПЕКТ)**

Артыкул прысвячаны разгляду пытання інтэртэкстуальнага ўзаемадзейнія містэрыі “Легенда аб бедным д’ябле і аб адвакатах Сатаны” У. Караткевіча з шэдэўрамі еўрапейскай літаратуры і ўласнай літаратурнай спадчынай, раскрываеца роля аллюзій і цытат у раскрыці ідэі твора.

**Ключавыя слова:** У. Караткевіч, “Легенда аб бедным д’ябле і аб адвакатах Сатаны”, “Фаўст”, “Боская камедыя”, “Маці Ветру”, Францыск Скарына, інтэртэкстуальнасць

The article is devoted to consideration of the issue of intertextual interaction of the mystery “The Legend of the Poor Devil and Satan’s Lawyers” by U. Karatkevich with masterpieces of European literature and one’s own literary heritage, the role of allusions and quotations in revealing the idea of the mystery.

**Keywords:** U. Karatkevich, “The Legend of the Poor Devil and Satan’s Lawyers”, “Faust”, “The Divine Comedy”, “Mother of the wind”, Francišek Skaryna, intertextuality

Творчасць Уладзіміра Караткевіча – яркі прыклад таго, як можна арганічна спалучаць агульначалавече і нацыянальнае. Так, у містэрыі “Легенда аб бедным д’ябле і аб адвакатах Сатаны” творча перасэнсоўваюча пошукі гётаўскім Фаўстам адказаў на вечныя пытанні адносна прызначэння чалавека, перастараваеца вобраз Пекла, наследаваны з “Боскай камедыі” Данте [1]. Нацыянальнае раскрываеца праз літаратурныя цытаты з твораў самога У. Караткевіча, якія ўзмацняюць патрыятычны пафас “Легенды...”.

Пачынаеца твор з каментарыя, у якім раскрываеца, пра каго гэта “містэрыя з інтэрмедыямі”, хто яе галоўныя героі, падаюцца звесткі і пра апавядальnika: “А легенду туую з вуснаў і кніг пераклаў і запісаў у замку Рагачыскім філосаф вялікі, кнігалюб, думак ваявода і сын ваяводскі, пан Уладак князь Сымонаў сын Караткевічай <...>. І запісаў, дзеля спасення душы сваёй, а ўсім добрым людзям простым ку шчасцю і забаве і добраму навучанню” [2, с. 72]. У працытаваных радках чытаецца аллюзія на прадмовы Францыска Скарыны да кніг Бібліі, паразаўнем: “Я, Францішак, Скарынін сын з Полацка, у лекарскіх навуках доктар <...> загадаў ціенуць рускаю моваю “Прытычы” <...> дзеля карысці звычайных і простых людзей, для пашырэння добрых звычаяў [3, с. 134]. Адсылку да беларускага асветніка і ўсходнеславянскага першадрука можна разумець як даніну павагі яго адданаму служэнню простым людзям у складаных, а часам і небяспечных умовах. Тэма служэння Радзіме і яе

народу займае ў творы цэнтральнае месца і раскрываеца праз вобраз д'ябла Рагача.

У пачатку “Легенды...” апавядальнік, нібы дантагускі Верглій, бярэ чытчы за руку і суправаджае ў падарожжы па Пеклу. Ён знаёміць чытчы з Яго Вялікасцю Сатаной, чый кабінет нагадвае кабінет доктара Фаўста, паведамляе пра здарэнне ў адной з секцый: д'ябал Рагач ненаўмысна парушыў строгія правілы, паменшыўшы ціск у катле, дзе пакутаваў юнак, які забіў пана, помсцічы за нявесту і родны край. Ад гэтага юнака Рагач атрымаў першы ўрок чалавечнасці: “Што значыць любіць? – спытаў Рагач. – Шкадаваць больш чым сябе, – адказаў яму хлопец” [2, с. 75]. За такі ўчынак Рагача аддалі пад суд пяцельнай імперыі. Дарэчы, Пекла ў “Легендзе...” нагадвае своеасаблівую дзяржаву, дзе ў школах дзеці вывучаюць Статы запавет, а ва ўніверсітэце на лекцыях па сусветнай літаратурэ – “Фаўста” Гётэ. Вярхоўны суд прызнаў Рагача вінаватым і пастановіў часова выгнаць яго на замлло, дзе ён павінен выкупіць свае грехі адданай службай ідэям Сатаны.

Падчас інструктажу Рагач бачыць на экране праектара (алюзія на люстэрка ў “Фаўсте”) прыгожыя гарады і вёскі, на якія потым ляціць агонь. Такім чынам, Рагачу даюць зразумець, што яго галоўны аваязак – ствараць пекла на замлле. Таксама ў гэтым эпізодзе чытчы знаёміца з дзвюма жанчынамі-антыхіподамі – прыгожай і жорсткай каралевай Агатай і чыстай душой Дубраўкай, яны адьграюць вырашальную ролю ў лёссе Рагача. Суддзя падманвае Рагача: “Запамятай, згодна даных разведкі замлля цвіце. Аб гэтым пішуць усе замныя газеты... Нават з Амерыкі. Па старайся знішчыць гэта” [2, с. 83]. З такім наказам Рагач ідзе ў цензурны камітэт, каб атрымаць вонкавы выгляд.

У гэты час старшыня цэнзараптака камітэта чытае “Боскую камедыю”: “Што ж, ідэя нядрэнная. Час, час выставіць усё гэта ў камічным святле. І даўно трэба праславіць пекла”. Таксама старшыня высока ацэньвае талент Данте і пасылае яго нарадзіцца ў Фларэнцыю, каб там “нарэшце наступіў Рэнесанс”. Рагачу надаюць чалавечы выгляд, апранаюць у сярэдневяковы касцюм вандруёнага шкаляра і адпраўляюць у Беларусь XVI стагоддзя.

На замлле спачатку ён бачыць зялёныя пушчы, блакітныя ракі, поўныя рыбы, а пасля заходзіць у вёску. І па тым, якая цікіння пануе ў ёй, па белых жалобных сцягах разумее: “Голад, – штурхнулася ў галаве Рагача кароткае слова. – А казалі “цвіце”. Разведка, халера на іх! Дэзынфарматары!..” [2, с. 86]. Д'ябал абураеца ад того, што яму схлусілі.

У вёсцы Рагач ратуе ад пакутлівой галоднай смерці дзяўчыну. У хуткім часе перад ім з'яўляеца ў абліччы магната П'янды з Чапяліна д'ябал Скрогат Зубоўны, якога паставілі прыглядваць за асуджаным. Рагачу ўдаеца зманіць, быццам ён зрабіў не дабро для дзяўчыны, а зло, калі вярнуў яе да такога жыцця. Пасля набліжаеца кавалькада на чале з каралевай Агатай. У знак сваёй прыхільнасці яна дарыць Рагачу залаты пярсцёнак з ізумрудам – пропуск у палац.

Рагач і Дубраўка знаёмыца: д'ябал выбірае сабе імя Андрэй, а прозвішча мяняе на больш мілагучнае – Рогач, каб не палохаць дзяўчыну. Цяпер ён не толькі выглядае як чалавек, але і носіць чалавечасе імя. Рогач з Дубраўкай хаваюцца ад зборшчыкаў падаткаў у пушчы, там яны будуюць хату, заводзяць гаспадарку. Нібы прадчуваючы хуткае расстанне, Дубраўка спявае песню пра шыпшины і хатнюю ружу. Радкі гэтай песні ўзяты з верша самога У. Карагевіча – “Шыпшина і ружа” (1955): “Шыпшины і хатняя ружа / Калісці разам раслі, / Кахалі друг друга, любілі друг друга, / Без друга жыць не маглі. // Абняўшыся, ля агароджы / Стаялі ўсю ноч да зары, / І дзеткамі іх лічылі / Вішня і ясень стары” [2, с. 97].

Рогач жыве з каҳанай у пушчы і не спяшаецца рабіць зло. Таму перад ім з'яўляецца Скрогат Зубоўны, нагадвае пра абавязак і дае Рогачу тэрмін да вясны, каб той пакінуў Дубраўку, іначай у яго адбяруць памяць аб дзяўчыне і дабрыні. Аднак Рогач не змог пакінуць каҳаную.

З вясной прыходзіць і бяда: у пушчу наведваюцца зборшчыкі падаткаў. Паміж імі і Рогачам завязваецца бойка, ён спрабуе ўпячы разам з Дубраўкай, але, як у песні пра шыпшину і ружу, ад ворагаў збег толькі ён – дзяўчына трапляе ў палон. Да таго ж спраўдзілася папярэджанне Скрогата: з надыхом вясны Рогач забыўся пра Дубраўку.

Не памятаючы пра сваё каҳанне, Андрэй Рогач пайшоў блукаць па свеце. Дарогай над ім лунала песня: “Завялося чамусыц папамі, Што вялікі, як неба, грэх / Нашы дзеци і наша каҳанне, / Сонца, песні, цветкі і смех. // Я хацеў бы спытаць кардынала, / Як на свеце з'явіўся б ён сам, / Калі б Ева яблык не рвала / І калі б разгубіўся Адам?” [2, с. 104–105]. Гэтыя ж радкі сустракаюцца ў творы “Маті Ветру” (1956), прысвяченым Крычаўскуму паўстанию [4].

З дапамогай пярсцёнка Рогач трапляе ў палап да каралевы Агаты. Даляй паказваецца тыранічнае праўленне, пры якім на зямлі някіх законаў, акрамя жаданняў каралевы, а таксама жахлівия наступствы такога беззаконня. Генералы каралевы Агаты развязваюць вайну, народ жыве ў чаканні канца свету. Рогач не вытрымлівае і адмаўляецца ад усіх прывілегій прыдворанага жыцця, пакідае Агату, каб адшукаць сваю душу. Тым часам у горадзе пачынаецца смута, змоўшчыкі забіваюць каралеву Агату і яе сына. Смуту ў горадзе спыняе эпідэмія чумы. Скрогат Зубоўны абвінавачвае Рогача ў смерці Агаты і маленькага хлопчыка, бо Андрэй, па словах Скрогата, раз'юшыў супраць яе народ. У. гневе Рогач крычыць: “Я ненавіджу вас. Я абдумаў. Я многа награшыў, але я зразумеў сярод вас, што я ненавіджу. Ненавіджу самага страшнага ворага: хлусно. Ненавіджу голад, ненавіджу зло, ненавіджу ханжаства. Будзьце вы праклятыя!” [2, с. 154]. Рогач плача, але толькі адной паловай свайго твару, бо ён усё яшчэ напалову д'ябал, але ўжо напалову чалавек.

Ён ідзе ў горад, дзе пануе чума. На плошчы Рогач бачыць жанчыну, якая прыме яго за свайго сына і, паміраючы, бласлаўляе: “Ты будзеш жыць. Імем мачырынскай любові даю табе адпушчэнне грахоў. Усіх. Мінных і сучасных” [2, с. 157]. Калі каханне чыстай і вернай Дубраўкі абудзіла ў Рогачы паразткі чалавечнасці, то любоў чужой маці дапамагла яму канчатковая взразумець, хто ён і дзе яго месца. Рогач звяртаецца да Духа Зямлі – жыватворчай сілы: “Дай мне смяротную долю. Простыя такія вялікія – дай мне быць простым. Злітуйся. Дай. Дай быць чалавекам сярод людзей. Ведаць, што я смяротны, як яны. І павінен любіць і шкадаваць іх, таму што яны смяротныя, як я, і слабыя, як я... Дух Зямлі...” [2, с. 157]. Рогач ачыпчаецца і нараджаецца як чалавек, яго перараджэнне спыняе чуму. Як і ў пачатку свайго зямнога блукання, ён выходзіць з лесу, але сустракае не вымерлую вёску, а кавалькаду, сярод яе вершнікаў аказваецца Дубраўка. Прайшоўшы выпрабаванне зямным пеклам, Рогач усё ж такі здолеў прайсці праз вечнасць, стаць Чалавекам. На развітанне Рогач кажа: “Але пекла над зямлёй не будзе. А зямное пекла мы таксама знішчым” [2, с. 159]. Сэнс гэтых слоў сугучны з высновай Фаўста аб прызначэнні чалавека: толькі той варты жыцця і волі, хто гатовы дзеля іх штодня ісці на бой, хто прагнє жыць у свабоднай працы на свабоднай зямлі [5].

Арыентуючыся на шэдэўры сусветнай літаратуры, У. Каараткевіч стварыў самабытны і арыгінальны твор, у якім спявірджаюцца агульначалавечыя ідэалы добра, справядлівасці, свабоды. Яго імкненне пераасэнсаваць гісторыю Беларусі, пакінуць напісадкамі духоўны запавет абумовіла наяўнасць у творы літаратурных цытат і алюзій, што падштурхоўвае чытача да аналітычнай працы над зместам містэрыі.

## Літаратура

1. Чарота, У. Рэчэццыя спадчыны Данте Аліг’еры ў творчасці Уладзіміра Каараткевіча / У. Чарота // Славянская літаратура ў кантэксле сусветнай: да 750-годдзя са дні нараджэння Данте Аліг’еры і 85-годдзя Уладзіміра Каараткевіча: матэрыялы XII Міжнароднай канф., Мінск, 22–24 кастрычніка 2015 г.: у 2 ч. Ч. I. / пад рэд. Г. М. Бутырчык. – Мн.: БДУ, 2016. – С. 95–103.

2. Каараткевіч, У. Легенда аб бедным д’ябле і аб адвакатах Сатаны / У. Каараткевіч // Збор твораў : у 25 т. Т. 5: Легенды. Навела. Паэма. Аповесць / рэд. В. Іўчанкаў. – Мн.: Мастацкая літаратура, 2013. – 541 с.

3. Старажытная беларуская літаратура (XII–XVII стст.) / уклад., прадм. і камент. І. Саверчанкі. – Мн. : Беларускі кнігазбор, 2007. – 608 с.

4. Каараткевіч, У. Маці Ветру [Электронны рэсурс] / У. Каараткевіч. – 2023. – Рэжым доступу: [https://royallib.com/read/karatkevch\\_uladzmr/mats\\_vetru.html#0](https://royallib.com/read/karatkevch_uladzmr/mats_vetru.html#0). – Дата доступу: 14.11.23

5. Супранкова, Т. Матывы фаўсціяны ў «Легендзе аб бедным д’ябале і аб адвакатах сатаны» Ул. Каараткевіча / Т. Супранкова // Беларуская мова, літаратура, культура і свет: праблемы рэпрэзэнтацыі. – Мн. : МДЛУ, 2021. – С. 149–155.